

Інстытут гісторыі НАН Беларусі
Цэнтр Гісторыі Геапалітыкі
Прадстаўніцтва па Беларусі Фонду імя Конрада Адэнаўэра

запрашаюць прыняць удзел

у Міжнароднай навуковай канферэнцыі

“Люблінская унія і сітуацыя ва Усходняй Еўропе праз 450 гадоў”

Люблінскую унію часта называюць першай спробай стварэння федэратыўнага саюза дзяржаў у Еўропе, заснаванай на выбарах кіруючых органаў і цесным ўзаемапрапанікненні эканомік. Вось чаму некаторыя даследчыкі схільныя лічыць 1569 год пачаткам спроб еўрапейскай інтэграцыі, якая скончылася толькі ў дваццатым стагоддзі стварэннем найбольш дасканалых інтэграцыйнага аб'яднання - ЕС. Еўрапейскі Саюз з'яўляецца і доўга будзе заставацца самай перадавой формай інтэграцыі на кантыненте і ў свеце. Тым не менш, неабходна разумець, што заключэнне Люблінскай уніі - даволі спрэчны працэс, які суправаджаўся сур'ёзнай палітычнай барацьбой. Рэч Паспалітая, якая ўзнікла, нягледзячы на досыць сур'ёзныя эканамічныя і палітычныя поспехі, тым не менш, не змагла супрацьстаяць спробам суседніх імперый падзяліць і паглынуць яе.

Сёння дзве з чатырох краін, якія складалі Рэч Паспалітую, з'яўляюцца часткай ЕС, а дзве знаходзяцца на яго межах. У той час, як Украіна выказвае імкненне да сяброўства ў Еўрапейскім Саюзе, Беларусь імкнецца толькі да падтрымання добрасуседскіх адносін. У той жа час адносіны паміж Беларуссю, Польшчай, Літвой і Украінай выглядаюць вельмі супярэчліва і неадназначна, і цяжка казаць пра наяўнасці якіх-небудзь федэралісцкіх перспектыв у ці хаця б аб дастаткова трывалых саюзніцкіх адносінах паміж імі.

У канферэнцыі прымуць удзел эксперты з Беларусі, Польшчы, Літвы, Украіны і Германіі.

Мэты канферэнцыі:

- падрабязны гісторыка-палітычны аналіз існуючай спадчыны і адносінаў паміж краінамі былой Рэчы Паспалітай,
- вызначэнне бягучай сітуацыі паміж гэтымі краінамі,
- магчымыя перспектывы развіцця.

Працоўныя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.

Дата правядзення канферэнцыі: 6 снежня 2019 года.

Месца правядзення канферэнцыі - Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, г. Мінск, Беларусь.

Да ўдзелу ў мерапрыемстве запрашаюцца гісторыкі, палітолагі, эксперты па міжнародных адносінах, а таксама ўсе, хто цікавіцца развіццём рэгіёну.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 07 кастрычніка 2019 года па электроннай пошце: chg-nasb@history.by. У заяўцы неабходна пазначыць імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковую ступень і званне, пасаду і месца працы, назву даклада, кантактны тэлефон, e-mail.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

- Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
- Пацверджанне аб удзеле ў канферэнцыі будзе выслана да 11 кастрычніка 2019 года.
- Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.

Патрабаванні да тэкстаў:

Электронныя і раздрукаваныя варыянты не больш за 30 000 знакаў, зноскі і іх нумарацыя на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю павінна быць указана цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не пазначаюцца.

Кантактная інфармацыя арганізацыйнага камітэта:

- электронная пошта chg-nasb@history.by;
- тэлефон для даведак: +375-17-284-27-05.